

характар у агульным сэнсе гэтага паняцця і да-лека не акрэслены толькі перадачай вучэбнай інфармацыі. На працягу ўсяго часу навучання педагог вывучае ўзровень падрыхтоўкі навучэнца, яго індывідуальныя характеристыкі і асабістыя псіхалагічныя якасці, выяўляе здольнасці і прыярытэты і, выкарыстоўваючы сваё педагогічныя веды і назапашаныя вопыт, выпрацоўвае сістэму ўзדзеяння.

Такім чынам, узасмадзеяне педагога-выкладчыка і навучэнца з'яўляецца асноўным у навучальному працэсе і носіць непасрэдны штапасродкаваны характар. Да такіх сродкаў ўздзеяння трэба аднесці ўсё вучэбна-метадычнае забеспячэнне працэсу, выкарыстанне аўтаматызаваных навучальных сістэм і іш.

Пры ўкараненні аўтаматызаваных сістэм навучання неабходна забяспечыць аператыўныя і зручныя доступ да ўводу і карэкцыі вучэбнага матэрыялу, магчымасць кіравання навучальным працэсам з боку выкладчыка, першапачатковы аналіз эфектыўнасці прымяняемых сродкаў, метадаў і формаў навучальнага працэсу, уключэнне высокаякасных алгарытмаў экспертынай ацэнкі паспяховасці працэсу навучання, наданне АНКС здольнасці адаптавацца да базавага ўзроўню падрыхтоўкі навучэнцаў і ўключэнне элементаў проблемнага навучання.

Важнае значэнне маюць формы прадстаўлення вучэбнай інфармацыі і інструментарыя, які выкарыстоўваецца навучэнцам у асяроддзі навучальнай сістэмы.

Рэалізацыя прынцыпаў індывідуальна-асобаснага падыходу патрабуе назапашвания і аналізу інфармацыі аб паспяховасці кожнага навучэнца і аператыўнай карэкцыі паслядоўнасці вывучэння матэрыялу дадзенага прадмета.

Нарэшце, у працэсі навучання студэнт не толькі засвойвае неабходную для паспяховай прафесійнай дзейнасці колькасць інфармацыі, але і развівае сваё творчыя і пазнавальныя здольнасці. Таму ўстае задача ўключэння метадаў актыўнага ўздзеяння і дыягностыкі ў гэтым напрамку ў структуру АНКС.

Пры распрацоўцы структуры базы ведаў навучальна-канцэнтуючай абалонкі мы зыходзім з наступных канцептуальных палажэнняў:

- магчымасць гібкага фарміравання вучэбнага матэрыялу ў дадзенай прадметнай галіне;
- забеспячэнне адаптыўнага падыходу да паслядоўнасці вывучаемага матэрыялу і яго зместу з улікам базавых ведаў і індывідуальна-асобасных характеристык навучэнца;

- уключэнне інтэлектуальных падсістэм ацэнкі паспяховасці засвячэння вучэбнага матэрыялу і ўзроўню развіцця творчых і пазнавальных здольнасцей навучэнца;

- уключэнне адпаведнага дадзенай прадметнай галіне інструментарыя;

- дасягненне высокай ступені нагляднасці праграмаў выкладчыка вучэбнага матэрыялу і зручнага інтэрфейсу для ўводу алгоритму;

- вырашэнне арганізацыйна-метадычных праблем пры ўкараненні АНКС у навучальны працэс.

Структура базы ведаў АНКС распрацавана з улікам галоўных дыдактычных прынцыпаў навучання, неабходнасці апрацоўкі ўваходных транзакций, выходных формаў і нагляднага прадстаўлення першапачатковых, бягучых, пастапных і канчатковых вынікаў аналізу навучальнага працэсу навучэнца і статыстычных доследаў па групе.

Распрацоўка практичнай сістэмы АНКС, на наш погляд, дазволіць эксперыментальна ацягніць эфектыўнасць распрацаванага падыходу да канструявання навучальных абалонак гэтага тыпу.

Касап В.А.,  
канд.пед.навук.,  
дацэнт

## ПАДРЫХТОЎКА СТУДЭНТАЎ У ГАЛІНЕ ПАТЭНТАЗНАЎСТВА -- НЕАБХОДНАЯ СКЛАДАННАЯ ЧАСТКА ПАДРЫХТОЎКІ БІБЛІЯТЭЧНА- ІНФАРМАЦЫЙНЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ

Неабходнасць падрыхтоўкі студэнтаў у галіне патэнтазнаўства абумоўлена пашырэннем зношненіямічных сувязей Беларусі, камерцыйнай дзейнасці прадпрыемстваў і асобных грамадзян і ў сувязі з гэтым патрабаваннямі ў даставернасці інфармацыі аб рынках збыту прадукцыі, аб спосабах аховы інтэлектуальнай і прамысловай уласнасці, аб парушэннях правоў уладальнікаў аховных дакументаў, аб узроўні выпускнікам прадукцыі, вынаходніцтві актыўнасці фірм і асобных фізічных асоб і інш.

Патэнтазнаўства як комплексная дысцыпліна ўключае эканамічныя, юрыдычныя, уласна тэхнічныя і інфармацыйныя веды. У краіне ня-

ма вышэйшай навучальнай установы, дзе выхтавалі б патэнтазнаўцаў. Гэта падрыхтоўка ажыяўлялася ў межах былога СССР ва Усесаюзным Інстытуце павышэння кваліфікацыі (УПІК), на курсах вынаходніцтва і патэнтнай інфармациі і непасрэдна ў час правядзення семінараў, кансультаций у рэспубліцы. Акрамя таго, большасць дзяржаўных ВНУ (БелПА, эканамічны Універсітэт, БДУ і інш.), некаторыя камерцыйныя (універсітэт зменеэканамічнай дзейнасці) уводзяць у працэс падрыхтоўкі студэнтаў асновы ведаў у галіне патэнтазнаўства. Аналіз вучэбных планаў паказваў, што большасць гэтых дасягае ад 10 да 16. Галоўныя накірункі падрыхтоўкі -- стратэгія вынаходніцкай дзейнасці, пытанні вынаходніцкага права, афармленне заявачнай дакументатыры. Толікі ў асобных інстытутах удзяляюць увагу патэнтна-інфармашыйным пытанням.

Як сведчаць нарматыўныя дакументы, большасць вырашаемых у вынаходніцтве праблем вырашаючыя ў рамках патэнтных даследаванняў, якія могуць быць патэнтна-тэхнічнымі, патэнтна-еканамічнымі, патэнтна-інфармашыйнымі. Частку з гэтых даследаванняў, асабліва патэнтна-тэхнічных, могуць праводзіць самі спецыялісты пры дапамозе патэнтазнаўца. Аднак большасць патэнтна-еканамічных і патэнтна-інфармашыйных даследаванняў праводзяць патэнтазнаўцы, інфармашыйныя работнікі і бібліятэчныя работнікі са спецыяльнай адукцыяй. У ходзе гэтай работы вызначаюцца неабходнасць правядзення той ці іншай распрацоўкі ці даследавання, вядучыя фірмы і распрацоўчыкі найбольш перспектыўнага абсталівання, найбольш аптымальныя падыходы да вырашэння праблемы, існаванне патэнтаналагоў у іншых краінах. У выніку патэнтных даследаванняў можна зрабіць высновы аб tym, на якім ўзорыні знакодзіла працукаў той ці іншай фірмы, а таксама вызначыць патэнтную чысціню пры экспарце працукаў ў іншыя краіны і г.д.

Правядзенне такіх даследаванняў патрабуе исабходных ведаў. Нарматыўныя дакументы свідчачь аб tym, што патэнтныя даследаванні павінны праводзіцца непасрэдна перад пачаткам распрацоўкі і потым на кожнай стадыі НДР і ВКР. Увогуле методыцы правядзення патэнтна-інфармашыйных даследаванняў, таксама формам і метадам працы з патэнтнай документацыяй нідзе у рэспубліцы не вучачы.

У складанай эканамічнай сітуацыі ў рэспубліцы, ва ўмовах цяжкасцей працаўлад-

кавання трэба, каб спецыяліст мог прымяніць свае веды не толькі як "чысты" бібліятэкар-бібліёграф. Трэба пашыраць магчымасці выкарыстання прыкладных ведаў на базе адукцыі, якую дас наш універсітэт. Студэнты могуць практична авалодаць некаторымі напрамкамі працы, якія цесна звязаны і могуць весціся на падставе базавай адукцыі бібліятэчна-інфармашыйных работнікаў. Гэта можа быць навучанне нетрадыцыйным метадам реферыравання, складанне аналітычных відаў інфармашыйнай працукаў і шмат інш. Алгін з гэтых напрамкаў, на наш погляд, -- падрыхтоўка студэнтаў у галіне патэнтна-інфармашыйнай дзейнасці.

Такая падрыхтоўка павінна ажыяўляцца паступова пры набыці ўніверсітэцкай адукцыі. На першым курсе пры вывучэнні дысцыпліны "Документазнаўства" мэтаэзгодна разглядашь асаблівасці патэнтнай дакументацыі. На трэцім курсе пры вывучэнні галіновых бібліяграфічных курсаў можна вывучаць крыніцы інфармациі аб патэнтнай дакumentацыі. Акрамя гэтага, павінна быць дысцыпліна, матэрываў якой дазваляю бы вучыць методыцы правядзення патэнтных даследаванняў і тэхнолагіі патэнтнага пошуку ў традыцыйным і аўтаматызаваным рэжымах.

На працягу шасці гадоў для студэнтаў ФБІС чытаўся спецыяльны курс на выбар "Патэнтна-інфармашыйнае абслугоўванне спецыялістаў", дзе паведамляліся веды па методыцы правядзення патэнтных даследаванняў.

Лічым, што пашырэнне традыцыйных агульных ведаў бібліятэкара-бібліёграфа ў галіне патэнтазнаўства зможа павысіць статус нашай прафесіі, надаць больш упэўненасці студэнтам у працаўладкаванні.

Пятранка Б.В.,  
канд.тэхн.навук,

дацэнт

Зязюля А.Р.,  
ст.выкладчык

## ІНФАРМАТЫЗАЦЫЯ НАВУЧАЛЬНАГА ПРАЦЭСУ ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ БІБЛІЯТЭЧНЫХ РАБОТНІКАЎ

Інформатызацыя прадугледжвае масавасць караненне метадаў і сродкаў збору, апрацоў-